

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры
Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх

Інстытут мовы і літаратуры
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі

**МАКСІМ І ГАЎРЫЛА ГАРЭЦКІЯ
ЖЫЩЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ**

XVII ГАРЭЦКІЯ ЧЫТАННІ

(Прысвячаюцца Году роднай зямлі)

Матэрыялы чытанняў

Мінск, 9 красавіка 2009 г.

Мінск
2009

УДК 882.6.09 + 882.6 (092)

ББК 83.3 (4Bei) Г20

Рэдакцыйная калегія:

Я. Аношка, Р. Гарэцкі (адказны рэдактар),
І. Лапцёнак, Л. Макарэвіч, М. Мушынскі

**МАКСІМ І ГАЎРЫЛА ГАРЭЦКІЯ. ЖЫЩЁ І ТВОРЧАСЦЬ.
МАТЭРЫЯЛЫ XVII ГАРЭЦКІХ ЧЫТАННЯЎ** (Прысвячающа
Году роднай зямлі). Мінск, 9 красавіка 2009 г. / Калектыў
аўтараў. – Мінск: 2009. 201 с.

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыщцу і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху XX стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго з заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмографа, географа, геолага, археолага, грамадскага дзеяча акадэміка Гаўрылы Іванавіча. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі.

УДК 882.6.09 + 882.6 (092)

ББК 83.3 (4 Bei)

© Калектыў аўтараў, 2009

| | |
|---|-----|
| Роза Зінава (Мінск) «Якое шчасце жыць і працаваць на Беларусі» (да 20-й гадавіны з дня смерці акадэміка Г.І. Гарэцкага. 20.11.1988 г.) | 117 |
| Генадзь Кажамякін (Мінск) Ідэя выдання энцыклапедычнага даведніка «Максім Гарэцкі» | 125 |
| Уладзімір Конан (Мінск) Міфалагічныя і біблейскія вобразы і матывы ў творчасці М. Гарэцкага | 131 |
| Таццяна Кохан (Мінск) Творчасць Яна Чарота ў ацэнках Максіма Гарэцкага | 143 |
| Мікалай Мішчанчук (Брест) Па шляху авалодання прынцыпамі модульнага пісъма (на прыкладзе малой прозы Максіма Гарэцкага) | 148 |
| Ганна Навасельца (Віцебск) Мастацкае адчуванне часу ў прозе Максіма Гарэцкага і Уладзіміра Караткевіча | 154 |
| Святлана Сачанка (Мінск) Прыслоўі ў «Маскоўска-беларускім слоўніку» братоў Гарэцкіх | 160 |
| Святлана Сычова (Мінск) «Малая радзіма» вачыма герояў твораў пісьменнікаў-землякоў Максіма Гарэцкага і Віктара Карамазава | 168 |
| Ігар Шаладонаў (Мінск) Сублімацыйныя пошуки гармоніі ў мастацтай прозе М. Гарэцкага | 175 |
| Алена Шышко (Мінск) Нацыянальная самаідэнтыфікацыя ў п'есе Максіма Гарэцкага «Жартаўлівы Пісарэвіч» | 182 |
| ДАДАТАК | |
| Лісты Алеся Адамовіча да Леанілы і Галіны Гарэцкіх ... | 191 |
| НАШЫ АЎТАРЫ | 198 |

- 559 с.
7. Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ / Б. Тарашкевіч. — 5-е выд., пераробл. і пашыр. — Вільня: Выд-ва Б. Клецкіна, 1929. — 132 с.

*Святлана Сычова
(Мінск)*

«МАЛАЯ РАДЗІМА» ВАЧЫМА ГЕРОЯЎ ТВОРАЎ ПІСЬМЕННІКАЎ-ЗЕМЛІКОЎ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА І ВІКТАРА КАРАМАЗАВА

Адной з рысаў беларускага светапогляду з'яўляецца адчуванне еднасці з тым кутом, дзе нарадзіўся, так званай «малой радзімай». Менавіта таму ў творчасці большасці беларускіх пісьменнікаў мы знойдзем не толькі апісанне тых мясцін, што блізкія сэрцу, але і бясконцае прызнанне ў любові да свайго кутка. Духоўны свет чалавека непадзельны. Ён складаецца з любові да «малой радзімы», сувязі са сваякамі, ведання гісторыі свайго краю, пашаны да роднай мовы, адчування зямлі. Страты любога са складнікаў прыводзіць да страты часткі душы самога чалавека.

У аповесці «У чым яго крыўда?» Максім Гарэцкі паказваў неадназначную повязь галоўнага героя з родным кутом. Ужо сама назва вёскі Цёмнаlessсе дае характеристыку гэтаму месцу, людзям, што там жывуць. Аўтар адразу падкрэслівае фанабэрыйстасць шляхты, якая «ў цэлым і агульным» невялікае што супроць самых акаянных мужыкоў»[1, с. 9], бо і працуе, як «вол, і непісьменна, і апранута ў лапці»[1, с. 9].

Малая радзіма паказваеца вачыма вучия апошняга класа сельскагаспадарчай школы. На светаногляд Лявона аказалі ўплыў «Песні жальбы» Якуба Коласа і «Жалейка» Янкі Купалы, творы, якія прымушалі глядзеца на народ па-іншаму, думаць пра сваё прызначэнне, вярталі да сваіх каранёў, абуджалі адчуванне еднасці з роднай зямлёй. Менавіта таму юнак-адраджэнец прыязджает дамоў з узвышанымі пачуццямі. Задуму сустракаюць са шчырай беларускай гасціннасцю, аднак ён пакутуе, што да яго ставяцца як да пана, звяртаюцца на «вы», спрабуе быць роўным са сваімі аднавяскоўцамі. А яны звыклі да грэблівых адносінаў з боку адукаваных людзей, перакананыя ў тым, што сяляне ім непатрэбны.

Лявона разрываюць супрацьлеглыя пачуцці. Спачатку ён не ходзіць на вячоркі, бо знайдзе там «тупагалі вых дзевак... буянішчыкаў-хлапцоў, <...> брыдкую лаяніну, гульню на гроши ў карты, гідкае скалазубства, насміханне над ... думкамі аб лепшым, зусім не гэтакім жыццем»[1], с. 14]. Аднак на самой справе ён не бачыць усяго гэтага, наадварот становіцца часткай гэтай грамады, адчувае еднасць з людзьмі, якія адначасова і родныя, і чужія, бо не разумеюць высокіх парыванняў хлопца (які ім книжкі прывёз, каб чыталі), а сяляне замест гэтага гуляюць у карты. Пачуцці да роднага кута прасякнуты болем. Хлопец разумее, што беларусы па сваёй класічнай беднасці і гэткай жа цямноце не займаюць месца на школьніх ласах, глядзяць на адукацию, як на раскошу. Аднавяскоўцы прыглядаюцца да Лявона, і калі ён спрабуе давесці ім неабходнасць змен у жыцці, адразу кажуць: «Запанеў», — злуючы яго. Хлопец адчувае немагчымасць пераканаць жыхароў вёскі, таму каханне да Лёксачкі даказвае яму самому еднасць са сваімі каранямі. М. Гарэцкі звяртае ўвагу на калектыўнае жыццё сялян, дзе і радасць, і бяды, і навіны агульныя, дзе істотна, што скажуць людзі, як адреагуюць.

Апісваючы побыт вяскоўцаў, аўтар падкрэслівае непрыманне героем неахайнасці, бруду. Кульмінацыяй яго з'яўляецца эпізод мыцца у лазні (аналагічная проблема ўзнята ў апавяданні «У лазні»). «Ліха яго ведае, як яны тут мыюцца... Але ж чаго я злуюся? Ці ж я сам не цёмнелесец, ці ж я сам не купаўся змалку ў гэтай гразі?»[1, с. 19]. Хлопца

абурае, што мужыкі болей грошай праціваюць, чым трацяць на добраўпарадкаванне побыту. Адначасова герой перажывае адчуванне аддаленасці ад сваіх каранёў. «А чаму Цёмна-лессе такое, ты ўжо менш думаеш! А як лёгенька дастаецца мужыку і той побыт, які ён мае, ты ўжо менш думаеш!... Ты ўжо забываешься, забываешься!...»[1, с. 23]. Лявон бачыць, як бацькі цяжка працуюць. У героя ўзнікае разуменне того, што несправядлівы сацыяльны парадак адрывае яго ад бацькоў. Максім Гарэцкі выявіў у аповесці значнасць сувязі чалавека са сваім родным кутом, з месцам, дзе нарадзіўся, без лучнасці са сваімі каранямі немагчымастъ паўнацэннага жыцця на зямлі.

Далей гэтую тэму працягвае ў аповесці «Меланхолія». Лявон Задума працуе далёка ад роднага кута. «Зямелька родная! Няможна без тугі жыць на табе. З журбою нарадзіўся... Няўжо з ёю і ў труну лягу? Так у нас паводзіцца, так нам спрадвечнасць дала...»[1, с. 56]. Аўтар падкрэслівае немагчымастъ спакойнага існавання чалавека, закінутага лёсам хай і не вельмі далёка ад роднага дома. Герой разважае над грамадскім ладам, яго непакоіць і афракае прыгнечанае становішча як простага чалавека, тая і беларускай мовы. «Убачыў я <...> ў першым класе ыроцьму багатых дарожных паноў, пышны цвет расійскае панскага культуры на Беларусі, і побач з гэтым, <...> у трэцім класе, убачыў я нашу Беларусь, нашу беларускую мужыцкую культуру, прадстаўнікі якой, як няшчаснае, бруднае і затуканае быдла, валяюцца покладам на падлозе, у лапцёх, у лахманох, у мэтлухах, з убогімі торбачкамі і з прыцішанаю, скованаю ад чужой пагарды мовай на засмяглых вуснах»[1, с. 54]. Герой адчувае прыкрасць да людзей, якія не паважаюць селяніна, сустракаюць людзей па вонратцы. «Што я ў сялянскім жупане, дык ты смела мяне зневажаеш... А як даведаешься, што я ж каморнік, дык табе будзе сорамна... А селяніна можна зневажаць...»[1, с. 71]. Тагачаснае грамадства зневажала простага чалавека, імкнулася паказаць вышэйшасць руска- і польскамоўных паноў, што прыводзіла ў адчай героя, абуджала думкі аб бессэнсоўнасці яго існавання, нават самазабойстве.

Пісьменнік яскрава выявіў жыватворнасць родных мястцін, адчування единасці з мінулым свайго роду, дзіцячых

успамінаў для чалавека. Менавіта дома Ляўон абуджаеца для далейшага жыцця. Праца на зямлі побач з сваякамі, дарагі сэрыу вобраз дзеда дапамагае адчуць і зразумець не толькі каштоўнасць існавання чалавека на гэтай зямлі, але і ўбачыць перспектыву далейшага жыцця.

З іншага боку адлюстравана жыццё ў аповесці «Ціхая плынь». Апісваючы становішча Лугвенева, аўтар падкрэслівае яго занядбанасць, узгадвае былу веліч, паказвае, што «заглушэў вялікі стары шлях», «усё меней збіраеца народу», старыя акты і граматы апынуліся ў бібліятэках чужых краёў, красуюць дзікай травой палеткі, гніоць і правальваюцца стрэхі, моладзь едзе «ў свет». І ў такім закінутым краі расце такі ж «закінуты» Хомка Шпак. Праз вобраз яго бацькі, маўклівага і хмурага, паказаны сяляне, якія і працавітвы, і трывалыя ў работе, але няма ладу ў іх гаспадарцы. Максім Гарэцкі малюе безвыходнасць у якой апынуліся людзі. Сам лад жыцця падтрымлівае гэту роспач і безнадзейнасць. Аўтар паказаў на вобразе Хомкі, як у простага чалавека знікае адчуванне шчасця, з'яўляеца разуменне бессэнсоўнасці і нішчымнасці свайго існавання. «Ды гостры гнеў хутка зацьміўся цяжкім ныгнётам, роспаччу і злосцю да ўсяго на свеце – так. Як быўала і ў яго дзеда і ў бацькі, алкаголікаў. Яму цяпер было так, быццам ён – гэта не ён... Хто ж гэта перамяніў яго, зрабіў іншым, адабраў у яго радасць і супакой і апаскудзіў яго?» [1, с. 173].

Сялянскія дзеці вучанца ў школе. На першы погляд – гэта добра, аднак як і чаму іх там вучаць? «Усе мужыкі ведалі, што настаўнік жа павінен выбіваць з вучняў простую мову і ўсё дурное, – на тое ж ён і настаўнік» [1, с. 143]. Дзецим даводзілі іх глупства, няздольнасць правільна размаўляць, абражалі. Курыраваў навучанне поп, што дазваляла упłyваць на фарміраванне вернападданіцкіх пачуццяў. «Настаўнік і не любіў Хомку за тое, што Хомка ніякім чынам не хацеў прызнаваць ні того форсу, ні далікатнасці ў размове – быў самы мужыцкі паростак з самага дурнога мужыцкага карэння» [1, с. 143]. Такім чынам аўтар паказаў сутнасць тагачаснай адукцыі, скіраванай на знішчэнне не толькі нацыянальнай, але і чалавечай годнасці беларусаў.

Трагічнасць жыцця народа паглыбілася, «тужлівасць і чуда запанавала па хатах, калі прыйшла вестка пра пачатак

вайны», які нібы працягвае знішчэнне мужыкоў. Даволі сімвалічна, што Хомку забіраюць у войска на два гады раней, дзе ён гіне.

Хомка Шпак увасобіў вобраз малой радзімы: такой жа занядбанай, зняважанай, якую імкнуцца пазбавіць годнасці, знішчаюць пад час вайны.

Малая радзіма паўстае ў творах Максіма Гарэцкага рознабакова. Пісьменнік паказвае і сувязь чалавека з родным кутом, і цяжкі складаны шлях мужыка-інтэлігента, які марыць пра лепшую будучыню для сваёй радзімы, імкнецца не згубіць сувязь з роднай вёскай, адначасова чэрпаючы ў ёй сілы для далейшага жыцця.

Значнасць «малой радзімы» ў жыцці чалавека адлюстраваў наш сучаснік В.Карамазаў у аповесці «Дзень Барыса і Глеба», у якой мы бачым вяртанне да сваіх каранёў Цімафеля Міхайлавіча Мурашкі. Як покліч роднай зямлі, як успамін пра наказ маці перад сваёй смерцю тримацца сваіх каранёў паказана наведванне героем сваёй вёскі, дзе не быў 30 год. «Ты, сынок, не забывай вёску. У ёй нарадзіўся, вайну перажыў. Там цябе ведаюць... Горад нас адараўаў ад вёскі, ад сваіх людзей, зрабіў нейкімі адшчапенцамі. А жыць без сваіх цяпер нельга, цяжка. Чужыя так не помогуць, як свае»[2, с. 420]. Пісьменнік неаднаразова падкрэслівае імкненне да захавання трохвальных сваяцкіх сувязяў, талакой перажываць усе жыццёвыя навалы.

Сустрэча са свалкамі змяніла Князя (яму хацелася ім спадабацца, цікавіла, што яны падумаюць пра яго жыццё і ці ўхваляць тое, як ён жыў). Так Цімафей пераконваў сябе ў перавагах горадскага жыцця, аднак, апынуўшыся ў родных мясцічах, пачынае паводзіць сябе інакш. Пасля нядоўгага візіту ў чалавека з'яўляецца адчуванне сваёй сувязі з гэтымі людзьмі, з гэтай мясцінай. Пры размове з цёткай Варварай першае, на што звяртае ўвагу Князь, гэта яе руکі. Вядома, менавіта рукі могуць расказаць пра чалавека самае галоўнае, тое, чаго не скаваеш. Ціма разважае над tym, што раней «старызна і беднасць прыгняталі» яго, «раней ён ад іх адварочваўся, дык тут рабілася нешта новае, тут яго душа не спужкалася шэрасці, старызы, вочы не адварнуліся, з цікавасцю ўсе разглядалі... Можа, душа прачнулася, адгукнулася?»[2, с. 478]. «Малая радзіма» разбудзіла душу ад спячкі,

абудзіла да дзеяния (застаецца ў Сіўчыках, каб данамагчы цёты Варвары, Святлане Шацькавай).

У творы з'яўляюцца каларытныя тыны беларусаў, сярод якіх – дзед Акім, чалавек да якога неаднаразова вяртаецца ў сваіх думках Князь, які адыграў значную ролю ў станаўленні героя, які мае моцную сувязь з роднай прыродай. Гэты чалавек ведаў зёлкі, умеў імі лячыць, да яго да самага скону прыходзілі людзі па дапамогу. Аўтар паказаў сувязь прыроды і чалавека: захварэла зямля пасля аварыі ў Чарнобылі – захварэў дзед. Сімвалічным з'яўляецца прыезд Князя, яго сустрэча з дзедам, тое, што менавіта ён нёс зямлю з Акімава Ляда, хацеў расказаць дзеду ўсё, што накапілася, агоркла ў душы. Дзед Акім памёр, як і казаў, у дзень Барыса і Глеба, а Ціма адчуў моцную сувязь са сваёй зямлёй.

Пакутлівую еднасць чалавека са сваім кутом намаляваў Віктар Карамазаў ў аповесці «Краем белага пляху». У гэтым творы аўтар расказвае пра жыццё людзей у Чарнобыльскай зоне, паказвае псіхалогію зоны. Галоўны герой Валетаў любіць сваю радзіму, «ён мала сустракаў куточкаў, каб давалі гэткае моцнае адчуванне сілы і еднасці з роднай зямлёю» [2, с. 298]. Ён памятае, як чатыры гады назад першымі адчуулі бяду птушкі. «Белы ад буслоў дуб, можа, быў самы моцны сігнал бяды. Першы раз адчуў, што ёсьць бяда з усіх бед – смерць усяго жывога: валы, травіны, птушкі, чалавека, зямлі. Усяго – адразу. Калі усе жывое ў адной яміне» [2, с. 299]. Разуменне непарыўнасці сувязяў усяго жывога дазваляе яму больш глыбока адчуць трагедыю роднай зямлі і народа.

Вачыма хірурга Валетава расказваецца трагедыя людзей, якія засталіся жыць на атручанай зямлі. Сярод іх ёсьць і тыя, што спрабавалі з'ехаць на «чыстыя землі», аднак вымушаны былі вярнуцца, бо не знайшли месца для працы і жыцця, ды людзі цураліся не толькі іх, але і дзетак. Гэтае бежанства можна парашаць з ваенным. Аднак, калі бежанцы ваенныя змогуць вярнуцца дамоў пасля ліхалецця, то бежанцы экалагічныя – не, бо бежанства апошніх – вынік перазумнага выкарыстання прыродных багаццяў.

Пісьменнік паказаў, як народ, для якога зямля заўсёды была неад'емнай часткай яго жыцця, не павінен на ёй працаваць, бо усё навокал атручанае, з чым ён не можа згадзіцца, перажыць гэта. «Нешта адбылося з душою. Ні да вады,

ні да травы, ні да рыбіны. Ходзіш, быццам самога сябе на мінным полі шукаеш»[2, с. 299]. Адначасова падкрэсліваеща крывадушнасць ўлады, якая праводзіць ідэю магчымасці вырошчвання чыстай прадукцыі на забруджанай тэрыторыі, яна (улада) не папярэджвае насельніцтва аб небяспечы, згодна з загадамі якой выстаўляюцца або прыбіраюцца шчыткі з колькасцю радыяцый. «Улада баіцца душы, бо душа таемная, жытку разумее не як хоча ўлада, чыста – наадварот. Як ёй дасі каманду, калі не ведаеш, чым яна табе на каманду адкажа? А як няма душы, дык няма і свайго шляху. Тады ўсе людзі каманду разумеюць аднолькава.»[2, с. 334]. Аўтар паказвае найперш маральную безвыходнасць «людзей зоны». Твор прасякнуты адчуваннем ростачы, з'яўляюща адчуванне, што людзі проста дажываюць на сваёй радзіме, недзе ў глыбіні сваёй свядомасці разумеючы жахлівасць свайго становішча. З вуснаў Шнейдарэ чуем, што «ў нашай краіне... галава – дэфіцит [2, с. 393]. Праз вобраз гэтага немца, які яшчэ з дарэвалюцыйнага насу застаўся тут жыць, вярнуўся з Сібіры, ведаў кожную дошчыну і гайку на заводзе, цяпер спакойна кажа пра магчымасць знішчэння завода, паказаны маральны заняпад.

Сам Валетаў ездзіць па візітах і збірае прадукты, каб пра-карміць дзяцей. Ён адчувае сваю бездапаможнасць, але не ведае іншага шляху да выжывання. Хірург, як і большасць насельнікаў зоны, разумеў жахлівасць свайго становішча, але душа яго не магла з гэтым згадзіцца. «Пад ім была зямля, вялікая і жывая, над ім – неба, таксама вялікае, родненькае; ён ляжаў, сагрэты знізу і зверху, як паміж духмяным сеннічком і ватовай коўдрачкаю. Хто сказаў, што ўжо нельга легчы на сваю зямельку?»[2, с. 394]. Аўтар паказаў любоў да роднай зямелькі, ірацыянальную, моцную, без якой немагчыма жыць, немажлівасць чалавека згадзіцца з безвыходнасцю такога становішча.

Адчуваючы сваю еднасць з наваколлем, Валетаў убачыў «Белы Шлях – крыж, і не ляжаў ён, а стаяў над зямлёю. І стаяў, і плыў са сваёй белаю крыжавінаю. Белыя ручнікі на крыжавіне віселі, на ветры матляліся. Хто іх павесіў? Хто паспей ужо абрачыся зямлі і небу?»[2, с. 395].

В. Карамазаў выявіў сувязь чалавека і яго малой радзімы, вяртаниe да яе ўзнімае і акрыляе чалавека, неабход-

насць пакінуць яе не дае шанцаў на далейшае жыццё, людзі выбіраюць смерць на радзіме жыццю на чужыне.

Пісьменнікі-землякі сцвярджалі ўнутраную патрэбу беларусаў адчуваць еднасць са сваім родным кутом, сваёй малой радзімай, нават калі ім гэта прыносіла пакуты.

Літаратура

- Гарэцкі М. Збор твораў. У 4-х т. Т. 2. Аповесці. Драматычныя аброзкі. – Мн.: Маст. літ., 1985. – 416 с.
- Карамазаў В. Выбраныя творы. У 2 т. Т. 1. – Мн.: Маст. літ., 1997. – 509 с.

*Ігар Шаладонаў
(Мінск)*

СУБЛІМАЦЫЙНЫЯ ПОШУКІ ГАРМОНІІ Ў МАСТАЦКАЙ ПРОЗЕ М. ГАРЭЦКАГА

Адной з галоўнейшых задач мастацтва XX стагоддзя паўстала праблема ўтаймавання энергіі энтропіі, распаду, наступу сіл зла, нецярпімасці, канфрантацыі, якія найбольш выяўна аб сабе заявлі падчас першай сусветнай вайны і рэвалюцыйных падзеяў пачасёй Еўропе ды і свеце. Вось чаму амаль кожная цывілізаваная нацыянальная літаратура праз досведную думку мастацкага слова сваіх лепшых прадстаўшкоў – філосафаў, навукоўцаў, і асабліва пісьменнікаў-гуманістаў імкнулася ў аўстронай форме паставіць і па-магчымасці выразніць надзённае пытанне: Як магчыма з раз'яднання і разладу, са спрэчак і татальнага непаразумення, няявісці і канфліктнасці вайны і рэвалюцыі – памысліць і ўсталяваць магчымую гармонію свету?

У гэтым плане трэба адзначыць, што ўся панярэдняя старжытная рэлігійная, античная, сярэднявечная і новая філософія, навука і літаратура даволі даўно і паслядоўна падвяргала рэфлексіі праблему гарманізацыі добра і зла ў свеце, шукаючы свайго ўніверсальнага рэцепту ў спазнанні і ўраўнаважжанні сіл добра і ліха, усталявання вечнага шчасця на зямлі і небе. Так знаміты старагрэческі філософ Платон у сваіх вядомых дыялогах пад назвамі «Федр» і «Пір»